

З ВЕЛІЗАРНЫМ НАТХНЕННЕМ РЫХТУЮЦА ПРАЦОУНЫЯ СОВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ ДА ВЫБАРАУ У ВЯРХОУНЫ СОВЕТ

СТАЛІНСКІ БЛОК НЕПЕРАМОЖНЫ

ВАГОНАРАМОННЫ ЗАВОД ІМЯ МЯСНІКОВА

Раніцою 23 красавіка 650 рабочых першай змены сабраліся ў дравапрацоўным цэху на мітынг.

На мітынг выступіў член Цэнтральнай выбарчай камісіі па выбарах у Вярхоўны Совет БССР тав. Любіч.

У аднадушна прынятай рэзалюцыі, калектыву завода заклікаў:

«З вялікай радасцю суагучаем мы пастанову Прэзідыума ЦВК БССР аб устанавленні дня выбараў у Вярхоўны Совет БССР і аб ацвержэнні складу Цэнтральнай выбарчай камісіі па выбарах у Вярхоўны Совет БССР.

Мы ганарымся, што ў склад Цэнтральнай выбарчай камісіі ад калектыва нашага завода ўваходзіць адна з прэзідэнтаў партыі Леніна — Сталіна тав. Любіч Аляксандр Фрыдрыхавіч.

26 чэрвеня 1938 года — дзень выбараў у Вярхоўны Совет БССР — з'явіцца сапраўды знамянальным днём у гэтай гісторыі беларускага народа.

За год савецкай улады да непазнавальнасці змяніўся твар Беларусі, расквітнела і стала зможнай наша краіна. Дзякуючы партыі Леніна — Сталіна беларускі народ атрымаў сваю Канстытуцыю — самую дэмакратычную Канстытуцыю ў свеце.

Правадзем выбары так, як гэтага патрабуе наша партыя і ўрад. Выбарам у Вярхоўны Совет БССР лепшых асоб, алданных справай Леніна — Сталіна людзей.

Мы, рабочыя, інжынеры, тэхнікі і служачыя завода, абавязваемся дзень выбараў у Вярхоўны Совет БССР сустрэць выкананнем і перавыкананнем узятых на сябе абавязанстваў па сацыялістычнаму спабодніцтву з Радзівіцкім вагонарамонтным заводам.

Мы прывядзем выбары ў Вярхоўны Совет БССР на высокім ідэйна-палітычным узроўні.

Савецкая Беларусь ёсць і будзе магутным фарпостам на заходніх граніцах радзімы

З рэзалюцыі Акадэміі навук БССР, якая абавязвае нас да перамогі ў выбарах у Вярхоўны Совет БССР.

Мы, работнікі Акадэміі навук БССР, з вялікім удзячнасцю і радасцю сустракаем рашэнне Цэнтральнага Выбарчага Камітэта БССР аб назначэнні на 26 чэрвеня 1938 года дня выбараў у Вярхоўны Совет Беларускай ССР.

Савецкая Беларусь прыходзіць да выбараў вышэйшага органа дзяржаўнай улады БССР — Вярхоўнага Савета — з вялікімі і выдатнымі перамогамі.

Беларускі народ дабіўся гэтых перамог у неперарывнай барацьбе з ворагамі, білізтвам аішчачы і выкарчоваўчы поплых траціцкіх-бухарынскіх і нацыяналі-фашысцкіх бандытаў — гэтых адліных агентаў японска-германскай і польскага фашызма.

Савецкая Беларусь была, ёсць і будзе магутным фарпостам на заходніх граніцах нашай вялікай радзімы — Савецкага Саюза.

Народы Савецкай Беларусі моцна агураваныя вакол большэвіцкай партыі, цвёрды і ўпэўнены ідуць наперад, да новых перамог камунізма пад вялікім і непераможным сцягам Леніна — Сталіна.

Дзень выбараў у Вярхоўны Совет БССР будзе днём радаснага ўвасагоджэння таго свята, днём найвялікшага трыумфа камуністычнай партыі і савецкай улады. Білізкая перамога на гэтых выбарах блока камуністаў і беспартыйных пакажа ўсю свету маналітычнасць і агураванасць вялікага савецкага народа, бізмежную ад-

данасць яго большэвіцкай партыі і роднаму Сталіну. Перад усём светам увесць савецкі народ прадмацэраваў вялікую любоў да свай радзімы, гатоўнасць абараніць яе ад усіх ворагаў, рашучасць працаваць і завяршаць вялікую справу пабудовы камунізма.

Выбары ў Вярхоўны Совет Беларускай ССР 26 чэрвеня 1938 года будуць праведзены, як і выбары ў Вярхоўны Совет ССР, на аснове вялікай Сталінскай Канстытуцыі, як усенародныя, сапраўды свабодныя і сапраўды дэмакратычныя, усесагульныя, роўныя і прамыя выбары. Яны яшчэ больш умацуюць неперарывную сувязь большэвіцкай партыі з масамі рабочых, сялян, савецкай інтэлігенцыі, яшчэ больш умацуюць сталінскі блок камуністаў і беспартыйных. У Вярхоўны Совет Беларускай ССР павінны быць вылучаны лепшыя людзі, да канца алданыя спырае партыі Леніна — Сталіна.

Мы, работнікі Акадэміі навук БССР, абавязваемся дабіцца новых перамог на найважнейшым фронце, разгарнуць сацыялістычнае спабодніцтва на гэтай нашай рабоце, паставіць лепшыя, перадавыя дасягненні навукі на службу справе сацыялізма і нашай магутнай сацыялістычнай радзіме.

Няхай жыве наш правяды і арганізатар перамог сацыялізма — перадавы атрад працоўных СССР — партыя Леніна — Сталіна!

Няхай жыве наш вялікі і родны таварыш Сталін!

Сустранем дзень выбараў перавыкананнем вытворчай праграмы

З рэзалюцыі мітынга рабочых, інжынерна-тэхнічных работнікаў і служачых дрэвапрацоўчага завода імя Молатава

Присутнічала 715 чал.

Работы калектыву завода імя Молатава гарача вітае пастанову прэзідыума ЦВК БССР аб назначэнні дня выбараў у Вярхоўнага Савета БССР.

Работы запэўняюць партыю і ўрад, што яны правядуць выбары ў вышэйшым органе дзяржаўнай улады БССР яшчэ лепш, яшчэ больш арганізавана, чым выбары ў Вярхоўны Совет ССР.

Работы калектыву завода імя Молатава абавязвае сустрэць дзень выбараў перавыкананнем вытворчай праграмы, далейшым паліпшэннем якасці прадукцыі. Работы калектыву бярэ на сябе абавязанства пасля дня выбараў ўдзельнічаць у 25 лепшых арганізатараў для аховы палітычна-масавай работай усёго неарганізаванага насельніцтва ўчастка.

Алддаём свае галасы за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных! Памлем у Вярхоўны Совет БССР лепшых сымноў беларускага народа!

Мы правядуць выбары так, як гэтага патрабуе наша партыя і ўрад. Выбарам у Вярхоўны Совет БССР лепшых асоб, алданных справай Леніна — Сталіна людзей.

Мы прывядзем выбары ў Вярхоўны Совет БССР на высокім ідэйна-палітычным узроўні.

Мы ганарымся, што ў склад Цэнтральнай выбарчай камісіі ад калектыва нашага завода ўваходзіць адна з прэзідэнтаў партыі Леніна — Сталіна тав. Любіч Аляксандр Фрыдрыхавіч.

26 чэрвеня 1938 года — дзень выбараў у Вярхоўны Совет БССР — з'явіцца сапраўды знамянальным днём у гэтай гісторыі беларускага народа.

За год савецкай улады да непазнавальнасці змяніўся твар Беларусі, расквітнела і стала зможнай наша краіна. Дзякуючы партыі Леніна — Сталіна беларускі народ атрымаў сваю Канстытуцыю — самую дэмакратычную Канстытуцыю ў свеце.

Правадзем выбары так, як гэтага патрабуе наша партыя і ўрад. Выбарам у Вярхоўны Совет БССР лепшых асоб, алданных справай Леніна — Сталіна людзей.

ЗАВЯНОЕМ ВЫСОКІ СТАЛІНСКІ УРАДЖАЙ

22 красавіка дасяг абедзвюга перапынку ў калгасе імя ДПУ, Строчыцкага сельсавета (Менскі раён), албыўся мітынг калгаснікаў, прысвечаны дню пастановы ЦВК БССР аб назначэнні дня выбараў. На мітынг прысутнічаў да 60 чалавек. Першым уступіў слова брыгадзір калгаса тав. Лыскавец.

Выступленне тав. Лыскавец

Пастанова ЦВК БССР аб вызначэнні дня выбараў у Вярхоўны Совет БССР — гэта наш абавязак і наша адказнасць. Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы. Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

Мы абавязваемся сустрэць гэты дзень вялікімі поспехамі. Добра падрыхтаваўшыся да гэтых выбараў, мы будзем выбіраць лепшых людзей у нашай рэспубліцы.

НАГО ПАРТОРГ ЗАЛІЧЫМ У ПАСІЮНЫЯ

Парторг партыйнай партыйнай арганізацыі Цэнтральнага тэлеграфна тав. Квэйталь не падрыхтаваўся да справядлівага дакладу. У выніку — даклад напіў павярхоўны характар, не быў злыбокага аналізу партыйнай работы за справядлівы перыяд.

Тав. Квэйталь мала ведае людзей свай партыйнай арганізацыі. Ён у сваім дакладзе аднёс камуністаў тт. Палабедава, Шалегі і Фрыдла да ліку пасіюных. На самой справе, як вынікі іх спрачых, тав. Палабедаў працуе на пачатку лінейна-тэхнічнага вузла сувязі, скончыў тэхнікум, з'яўляецца агітатарам на выбарчым участку, кіруе гуртком бегучай палітыкі саргоў свай супраўніцтва; тав. Шалег адукацыя агітатарам на выбарчым участку; тав. Фрыдла год працуе на тэлеграфна, забядаў добраахвотна выконвае партыйныя даражніцы. Гэты адукацыя першым абавязанствам парторага Квэйталь, які мала цікавіўся членамі і кандыдатамі партыі, кожным пасіюным, не ведае дзе і як яны працуюць.

У дакладзе амаль нічога не было сказана і аб гаспадарчай рабоце. Парторг гэтым пытаннем не займаўся. У выніку — сарол работнікі тэлеграфна слаба разгорнуты стыхаўшай рух, не адукацыя сацыялістычных метадаў працы.

Выхаванне камсамольцаў і несаюзнай моладзі партарганізацыя неадукацыя, а тут працуе 600 чалавек моладзі, з якіх у камсомол уступіла за справядлівы перыяд толькі 17 чалавек.

Скол улічыў, што тав. Квэйталь адолён выпіраць дапушчаны памылкі і недахопы, і выбраў яго ў члены парткома, а партком на сваім арганізацыйным пасіджэнні выбраў яго сакратаром парткома.

І. СТРЕЛЬНИЦАЯ.

ВЫСТУПЛЕННЕ ТАВ. МІКУЛІСНАГА

Мы алддаём свае галасы за лепшых сымноў беларускага народа, выбарам у наш сацыялістычны парламент уршталіна чыстных большэвікаў, партыйных і непартыйных. Зараз у нашым калгасе шчыра разгорнутая агітмацавая работа. Працуюць тры гурткі па вывучэнню Канстытуцыі БССР і Палажэння аб выбарах. Да дня выбараў мы ўсе, як алдзі, будзем добра ведаць выбарчы закон нашай рэспублікі.

У сваім рэзалюцыі калгаснікі пішуць:

«Вялікім днём у нашым жыцці будзе дзень 26 чэрвеня. Згуртаваўшыся вакол партыі і таварыша Сталіна, пад сцягам Сталінскай Канстытуцыі, мы аднадушна алддаём свае галасы за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных. З высокімі вытворчымі паказчыкамі і барацьбе за сталінскі ўраджай, прывядзем мы да гэтага дня. Абавязваемся ў гэтым годзе зніць 16—17 цэнтнераў зерняных з гектара.

У дзень 26 чэрвеня яшчэ раз праламануем сваю любоў і алддаём партыі Леніна — Сталіна.

Няхай жыве Сталінская Канстытуцыя і яе творца вялікі Сталін!»

ЗАНЯТКІ ПРАХОДЗЯЦЬ АКТЫВА

У Бабінін сельсавеце, Свяцілавіцкага раёна, працуе 15 гурткоў па вывучэнню Канстытуцыі і Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР. Для кіраўніцтва гурткамі вылучаны лепшыя агітатары з настаўнікаў і актыва.

Вялікую дапамогу ў вывучэнні выбарчага закона аказваюць камсамольцы. Заняткі ў гуртках праходзяць пры актыўным удзеле прысутных.

НАХАБЦАУ.



Група заочнаў па дэпартаменту Акадэміі навук партыйнай арганізацыі за самастойнай работай. На здымку справа наадзены тт. Н. І. Крыжук, А. В. Панкоў, Л. А. Баранік, Е. В. Будзіс, І. А. Цыганкова і Х. Е. Заліман.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ КОМУНІСТЫ НА АХОВЕ ГРАНЫШЫ НАШАЙ РАДЗІМЫ

(На справядліва-выбарчым сходзе сельскай пагранічнай партарганізацыі)

Першым партыйная арганізацыя Шаршунскага сельсавета, Васлаўскага раёна, працуе на асабліва адказным участку. На тэрыторыі сельскага савета 8 калгасаў, большасць з іх знаходзіцца на самай граніцы. Свядчэнні абавязак — пільна ахоўваць яе. Работа партыйнай арганізацыі, кожная камуніста пасаскоку тут у першую чаргу апыняецца на таку, як яны штодзёна маюць абавязанне матурынасць сацыялістычнай радзімы, як звязаны з масамі і мабілізуюць іх пільнасць, арганізуюць іх на чоткае, большэвіцкае выкананне дзяржаўных заданняў, на ператэрэне кожнага калгаса ў калгасны сацыялізм. Палітычным пунктам гледжання і прахознай справядліва-выбарчы сход данай партыйнай арганізацыі.

Поспехі гэтага невялікага большэвіцкага атрада на граніцы басепрычын. За справядлівы перыяд, пасля разгону траціцкіх-бухарынскіх і нацыяналі-фашысцкіх бандытаў, становіцца ў калгасе сельсавета рэзка палепшылася. Калгасны ўмацаваліся арганізацыйна і гаспадарча, 98,5 процанта выбарчых сельсаветаў ў часе выбараў у Вярхоўны Совет СССР галасавала за сталінскі блок камуністаў і беспартыйных. Штодзённая работа калгасных мас па ахове граніцы свядчыць аб маральна-палітычным адзінстве, росце свядомасці і палітычнай актыўнасці пацоўных.

Але партыйная арганізацыя вельмі мала зрабіла для арганізацыйнага ўмацавання палітычнага ўдэлу калгасных мас, слаба ведае перадавыя калгаснікі і мала з імі працуе. Толькі гэтым можна тлумачыць той факт, што партыйная арганізацыя не выракае ні на аднаго чалавека, а ў спачувачыя прымае толькі адзін чалавек.

На сходзе прысутнічалі і прынялі актыўны ўдзел камуністы-пагранічнікі. Яны ва многім дапоўнілі даклады

на т. Гофмана. Іх выступленні былі насычаны яркімі фактамі аб высокай свядомасці і мабільнасці калгасных свядомасці ў ахове граніцы. Яны намяс у справе аховы граніцы. Яны намяс дзесяткі прывітаў калгаснікаў і калгасніц, іх дэцкі, якія днём і ноччу дапамагаюць пагранічнікам затрымліваць парашальнікі, шпіёнаў і дыверсантаў.

Выступленне тт. Ляўковіч — старшыня сельсавета і Дрычын — старшыня калгаса «Рассвет» указалі на рад сур'ёзных неахоўваў у падрыхтоўцы калгаснаў да выбараў. Партыйная арганізацыя і яе парторг не арганізавалі сацыялістычнае спабодніцтва калгасных мас за высокі ўраджай. У перыяд падрыхтоўкі да выноў значна аслабла ўлічэння-масавай работа, існавалі ў перыяд выбарчай кампаніі гурткі пасля выбараў апынілі сваю работу. Толькі 15 сакавіка пачалі сваю работу 23 гурткоў па вывучэнню Канстытуцыі БССР і выбарчага закона, алдкі імі ахоўлена толькі трэцяя частка насельніцтва. Пераважная большасць агітатараў — камсомольцы. Патрабнай дапамогі ім не аказваліся.

Выступіўшыя камуністы ўказалі таксама на тое, што партыйная арганізацыя вельмі слаба дапамагала новым людзям, якія вылучаны на кіруючую работу ў калгасе.

Прысутнічаўшы на сходзе сакратар Васлаўскага райкома КП(б)В тав. Караткевіч вымушан быў у сваім выступленні паказаць зусім неадпаведную дапамогу райкома і яго інструктараў пагранічным партыйным арганізацыям. Райком не дапамог гэтай партарганізацыі і ў падрыхтоўцы да данага справядліва-выбарчага партсхода.

Васлаўскі райком абавязан карным чынам палепшыць якасць кіраўніцтва партарганізацыяй Шаршунскага сельсавета, якая знаходзіцца на асабліва адказным баявым участку.

БОЛЬШ УВАГ ВЯСКОВЫМ ПАРТАРГАНІЗАЦЫЯМ

(На справядліва-выбарчым сходзе партарганізацыі Арлейскага сельсавета Польшскага раёна)

Арлейская партарганізацыя яшчэ 10 членаў і 8 кандыдатаў партыі. Арганізацыя гэта вырастае ў сувязі з стварэннем новай МТС на базе ліквідаванага саўгаса «Труды». У самай МТС працуюць 4 члены і 2 кандыдаты партыі; 3 камуністы — старшыня і трох сельсаветаў, 2 камуністы — у большыні, адзін — у селіно, адзін — ветурач, і г. д.

Парторгу тав. Боніраў траба было асакаваць на справядліва-выбарчым сходзе партарганізацыі аб тым, як камуністы вучацца і растуць, як працуюць устаноўны і арганізацыі, якія яны ўнакаваліваюць, як ліквідуюцца вынікі школьніцтва ў калгасе, як сельсаветы злучаць пасеўную кампанію і працуюць з масамі па вывучэнню дзяржаўных абавязанстваў. На жаль, дакладчык аб гэтым не сказаў ні слова. Камуністы закона асталіся незадаволенымі тэхлагам.

Першым у спрэчках выступіў інструктар райкома тав. Міхеў, які гаварыў 5 мінут і нічога канкрэтнага не сказаў, а між тым, тав. Міхеў абскураваў Арлейскую партарганізацыю, ведае аб яе неахоўцы, дасягненнях, ведае аб рабоце кожнага камуніста.

АБ МЭРАПРЫЕМСТВАХ ПА ЎЗДЫМУ ЎРАДЖАЙНАСЦІ І ПАЛЯПШЭННЮ ЯКАСЦІ ВАЛАКНА І НАСЕННЯ ІЛЬНУ-ДАЎГУНЦА Ў БЕЛАРУСІ

ПАСТАНОВА СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ БССР

СНК БССР лічыць устаноўленым, што ворагі народа, прабраўшы ў якасці вынаходцаў, сапраўды ўдзячныя ўдзячныя органы, навукова-даследчыя ўстановы БССР, па дорадах замежных фашысцкіх разведкаў на працягу гадоў зрывалі мерапрыемствы партыі і ўрада па павышэнню ўраджайнасці ільну. У выніку варожай работы ворагаў народа і неадвальнай работы зямельных органаў было сарвана выкананне паставы СНК СССР і ЦК ВКП(б) ад 19 снежня 1935 года «Аб арганізацыі і ўдзяльнасці ўрада па павышэнню ўраджайнасці ільну ў адных раёнах і калгасах, якія займаюць пасевы ў ільну, зрывалі ўдзяленне

правільных севазаротаў, выжывалі пасевы канюшыны і зрывалі вырошчванне канюшынага насення, пазаўважлівы дзеі лепшых папярэднікаў, усялялі зрывалі правядзенне асноўных агра-тэхнічных правілаў, машынае перабрабленне, пярвічную апрацоўку ільну і т. д.

Наркамам БССР, зямельныя органы на мясцах вельмі марудна выдучы барацьбу па ліквідацыі вынікаў шкодніцтва ў ільнянай гаспадарцы рэспублікі, у выніку чаго ўраджайнасць ільну ў канопель у Беларусі пралажае аста-вацца зусім незадавальняючай.

У выкананне паставы СНК СССР аб мерапрыемствах па ўздыму ўраджайнасці і паліяпшэнню якасці валакна і насення ільну-даўгунца, СНК БССР паставіла:

1. Завердзіць план сартавых і насеннаводчых пасеваў ільну на 1938 год па БССР у памеры 200.000 га, з раз-меркаваннем па абласцях і раёнах.

2) Сіроцінскі ўчастак сартавыправа-вання ільну-даўгунца,
3) Лёзьянскі ўчастак сартавыправа-вання ільну-даўгунца,
4) Лепельскі ўчастак сартавыправа-вання ільну-даўгунца,
5) Горакі ўчастак сартавыправа-вання ільну-даўгунца,
6) Уваравіцкі ўчастак сартавыправа-вання ільну-даўгунца.

Абавязвае НКЗ БССР забяспечыць работу сартавыправавальных участкаў у стэрога адпаведнасці з паставай СНК СССР.

Абавязвае НКЗ у дэкадным тэрмін прадставіць на зацвярджэнне СНК за-галдчыкі сартавыправавальных участ-каў.

3. Абавязвае НКЗ БССР перагварыць

існуючыя ільнянасенавыя і дзяржаў-ныя мікраільняныя ільнянасенаводчыя станцыі, замацаваць за імі існуючую сетку насеннаводчых гаспадарак, вы-рабляючых першую, другую, трэцюю рэпрадукцыю. Усклаіці на мікраільня-ныя ільнянасенаводчыя станцыі аргані-зацыю разнамянення сартавога насення ільну-даўгунца, агра-тэхнічнае абслуго-ванне насеннаводчых гаспадарак, за-стоўку, размеркаванне сартавога на-сення і кантроль за правядзеннем сарта-змены.

Зацвердзіць сетку ільнянасенавод-чых станцый па БССР і выдзяленне раёнаў у іх абслугованне, з замаца-ваннем за кожнай ільнянасенаводчай станцыяй плошчы пасеву ільну-даў-гунца ў 10-30 тысяч гектараў.

ВОБЛАСЦІ І РАЁНЫ	Выдзяленне пасеву ільну ў гектарах	ВОБЛАСЦІ І РАЁНЫ	Выдзяленне пасеву ільну ў гектарах	ВОБЛАСЦІ І РАЁНЫ	Выдзяленне пасеву ільну ў гектарах	ВОБЛАСЦІ І РАЁНЫ	Выдзяленне пасеву ільну ў гектарах
Хойніцкі	975	Чырвонапольскі	625	Удзельскі	471	Чырвонаслабодскі	255
Чавускі	2217	Шклоўскі	2230	Халопеніцкі	1385	РАЗАМ	10270
Чарняўскі	670	РАЗАМ	22656	Чэрвеньскі	594	РАЗАМ	10270

НАЗВА РАЁНАЎ	У ТЫМ ЛІКУ	
	Усяго пасеву ільну ў гектарах	Сартавых
ВІЦЕБСКАЯ ВОБЛАСЦЬ		
Аршанскі	4543	4543
Асвейскі	2235	2235
Багушэўскі	3105	3105
Бешанковіцкі	5900	5900
Ветрыцкі	3085	3085
Віцебскі	1732	1732
Гаралонскі	4395	3045
Дрысенскі	5687	4087
Дубровенскі	5660	5660
Лёзьянскі	3855	2555
Лепельскі	5030	5030
Маладзечанскі	2615	2615
Расонскі	3260	3260
Сенненскі	4855	4855
Сіроцінскі	5050	3550
Суражскі	4870	4870
Талачанскі	4755	3255
Ушанскі	4370	4370
Чашніцкі	4160	4160
УСЯГО	8 5842	76792
ГОМЕЛЬСКАЯ ВОБЛАСЦЬ		
Будакашалеўскі	1515	1515
Веткаўскі	872	872
Гомельскі	315	315
Добрушскі	650	650
Жлобінскі	1935	1935
Жураўніцкі	1435	1435
Кіраўскі	1990	1990
Лёўскі	810	810
Рагачоўскі	1820	1820
Рачыцкі	2060	1160
Свяцлавінскі	705	705
Уваравіцкі	1790	700
Перажыцкі	1467	1467
Чараскі	1208	1208
УСЯГО	18602	1602
МЕНСКАЯ ВОБЛАСЦЬ		
Барысаўскі	1540	1540
Бягомльскі	920	920
Грэскі	690	690
Заслаўскі	1210	1210
Копыльскі	1420	1420
Крупскі	1960	1960
Лагойскі	1035	1035
Льбавіцкі	750	750
Менскі	1065	1065
Плешчаніцкі	840	840
Пухавіцкі	1010	1010

НАЗВА РАЁНАЎ	У ТЫМ ЛІКУ	
	Усяго пасеву ільну ў гектарах	Сартавых
МАГІЛЕўСКАЯ ВОБЛАСЦЬ		
Асіпавіцкі	905	905
Бабруўскі	1460	1460
Бялыніцкі	2320	2320
Бярэзінскі	1905	1905
Быхаўскі	2095	2095
Горакі	5693	3793
Дрыбінскі	3850	3550
Касцюковіцкі	3445	3445
Клімавіцкі	2205	2205
Клічаўскі	1150	1150
Кіраўскі	1595	1595
Кіраўскі	3062	3062
Крычаўскі	1780	1780
Магілёўскі	3173	3173
Менска-Пячэрыцкі	6220	4170
Прапойскі	950	950
Хойніцкі	2225	2225
Чавускі	5155	5155
Чарняўскі	1540	1540
Чырвонапольскі	1970	1970
Шклоўскі	7180	5230
УСЯГО	59378	53475
ПАЛЕСКАЯ ВОБЛАСЦЬ		
Брагінскі	1250	1250
Глушчынскі	1060	1060
Даманавіцкі	1210	1210
Львонскі	635	635
Жыткавіцкі	345	345
Камарынскі	345	345
Калатвінскі	710	710
Кельчынскі	575	575
Магілёўскі	1030	1030
Нараўлянскі	490	490
Парыцкі	1160	1160
Петрыкаўскі	590	590
Тураўскі	420	420
Хойніцкі	1010	1010
УСЯГО	10380	10930
УСЯГО ПА БССР	200000	182000

НАЗВА ІЛЬНАНАСЕН-НАВОД-СТАНЦЫІ	НАЗВА ІЛЬНАНАСЕН-НАВОД-СТАНЦЫІ	НАЗВА ІЛЬНАНАСЕН-НАВОД-СТАНЦЫІ
Дрысенская	Дрысенскі	Смільвіцкі
	Асвейскі	Пухавіцкі
	Ветрыцкі	Чэрвеньскі
	Полацкі	Асіпавіцкі
	Расонскі	
Лепельская	Лепельскі	Уваравіцкі
	Ушанскі	Уваравіцкі
	Чашніцкі	Парыцкі
	Вітомльскі	Рагачоўскі
		Жлобінскі
		Будакаша-леўскі
Сіроцінская	Сіроцінскі	Чачэрскі
	Бешанковіцкі	Свяцлавінскі
	Сенненскі	Веткаўскі
	Сенненскі	Добрушскі
Гарадоцкая	Гарадоцкі	Перажыцкі
	Мехадзінскі	Перажыцкі
	Суражскі	Гомельскі
Лёзьянская	Лёзьянскі	Рачыцкі
	Аршанскі	Рачыцкі
	Багушэўскі	Хойніцкі
	Дубровенскі	Лёўскі
Міцкіслаўская	Міцкіслаўскі	Брагінскі
	Крычаўскі	Камарынскі
	Клімавіцкі	Нараўлянскі
	Хойніцкі	Магілёўскі
	Касцюковіцкі	Капцеўскі
	Чырвона-польскі	Петрыкаўскі
	Камарынскі	Жыткавіцкі
	Жураўніцкі	Тураўскі
	Прапойскі	Лельчынскі
	Чарняўскі	
Слуцкая	Слуцкі	Слуцкі
	Грэскі	Грэскі
	Удзельскі	Удзельскі
	Копыльскі	Копыльскі
	Чырвона-слабодскі	Чырвона-слабодскі
	Сарбінскі	Сарбінскі
	Глушчынскі	Глушчынскі
	Льбавіцкі	Льбавіцкі
	Стародарожскі	Стародарожскі

Абавязвае НКЗ БССР распрацаваць і ўнесці на разгляд СНК - БССР пытанне аб арганізацыі ільнянасенавод-чых станцый у Палескай вобласці.

Абавязвае НКЗ БССР к 1 мая г. г. прадставіць на зацвярджэнне СНК БССР сетку ільнянасенаводчых гаспа-дарак па абласцях і раёнах рэспублікі.

Абавязвае НКЗ БССР і райвыканком-ы ў дэкадным тэрмін укамплектаваць дзяржаўныя мікраільняныя ільнянасена-водчыя станцыі падрыхтаваць і пра-вернамі загадчыкамі і старшымі агра-тэхнікам, прадставіць к 1 мая г. г. на зацвярджэнне СНК загалдчыкі ільнянасенаводчых станцый.

Зацвярдыць НКЗ БССР, аблыканком-ам і РКБ рабінцкія адрэсы пера-мяшчэння загадчыкаў ільнянасенавод-чых станцый без ведама СНК і НКЗ СССР.

4. Абавязвае аргкамітэты ЦКБ і РКБ забяспечыць выдзяленне на ўсіх ільня-водчых калгасах, апрача насеннавод-чых, за 10-15 дэйна да перабрання, на-сенных участкаў ільну-даўгунца ў раз-мерах, забяспечваючых абмяшчэнне добрынасным пасевым матэрыялам усёй пасевнай плошчы ільну ў гаспа-дары.

Забраманіць скарыстанне ўраджаю на-сення ільну, сабравага з насенных участкаў калгасаў, на якіх-б та ні было патрэбы, апрача пасевных. Асоб-ныя ўчасткі ў тэрмін перабрання, прыня-ваць да крываўнага аднаўлення.

Устанавіць плошчу насенных участ-каў ільну-даўгунца на 1938 год у раз-мере 77.097 гектараў.

Зацвердзіць план выдзялення насен-ных участкаў па ільну па абласцях і раёнах.

5. Абавязвае НКЗ БССР, аблыканком-ы і райвыканкомы забяспечыць пера-шаргаровае ўдзяленне на ўсіх ільня-водчых калгасах правільных севазарота-ў з паловам сумесі канюшыны і ці-мафеўкі на палым полі і пры луха-досым карыстанні траў на ўкос. Пад-лёдзі адводзіць не больш аднаго поля ў севазароне.

Устанавіць для ільняводчых калгасаў, як мінімум, наступныя агра-тэхні-чныя патрабаванні:

а) з 1939 года забараніць пасевы ільну на севазароны, абавязвае стар-шын калгасаў, дырэктараў МТС, за-галдчыкаў райаў забяспечыць своечас-ны падбег забіва плагуімі з прад-пруджымі пад усю плошчу пасеву ільну.

б) абавязвае НКЗ БССР выявіць усю наяўнасць прадпруджымі на скла-дах МТС і Сельгасснаба і забяспечыць поўнае іх скарыстанне.

Утрымліваць усё пасевы ільну па-стаўляна частымі ад пустазелля і ра-біць пралолку па меры з'яўлення пу-стазелля, але не менш 2-3 суцэльных пралолкаў;

в) перабранне ільну-даўгунца звы-чайных пасеваў на валакно і насен-ных участкаў праводзіць у ранній жоўты спеласці, а ўраджаі з насенна-водчых пасеваў — у жоўтай спеласці;

г) абавязвае калгасы спыніць поўна-сцю з 1938 года абмыванне галавак ільну валакна, кічмы і т. п. Абмыва-льнікі або рабін спецыяльным ільнямал-цілкам або рабін адмывальна галавак ад снілоў шляхам ачосу ільну на грэбнях;

д) расціць, замочку ўсёй ільнясолом-кі зачынаць у жніўні месяцы. Забра-маніць расціць ільну па канюшыні і іншых папярэдніках ільну.

е) абавязвае НКЗ БССР, дырэктараў МТС, загалдчыкаў райаў, аргкамітэты ЦКБ, райвыканком і старшын калгасаў забяспечыць лепшае скарыстанне ільняных сеялак і дабіцца ў 1938 годзе выпрацоўкі на кожную сеялку не менш 40 гектараў за сезон.

Абавязвае НКЗ, аргкамітэты ЦКБ і райвыканкомы ў дэкадным тэрмін раз-лізаць поўнасцю ўсю наяўнасць ма-лочых на складах Сельгасснаба ільня-ных сеялак.

7. Абавязвае аргкамітэты ЦКБ і райвыканкомы ў дэкадным тэрмін, на падставе распрацаваных агра-тэхнічных указанняў НКЗ БССР распрацаваць і лавесці да кожнага калгаса канкрэтныя агра-тэхнічныя правілы па пасеву, догляду і ўборцы ільну-даўгунца.

СНК абавязвае саветы і зямельныя органы абласцей і раёнаў правесці ра-хунку барацьбы з каранічным пуста-зеллем (павіліка і інш.) у ільнясевах і пасевах канюшыны.

8. Каб унікнуць далейшага заражэння ільняпасеваў фузарыёзам гнязда — часткі ільну, паражоныя ў мошняй ступені фузарыёзам, неадкладна выпра-цаваць і прыбраць з поля, а выбра-ныя месцы прадэзінфекцыраваць ва-ня.

9. Улічваючы вялікую колькасць па-раду ільнявырабляючых раёнаў ільня-тралальных машын і адсутнасць на-лежага тэхнічнага кіраўніцтва з боку

райаў і МТС работай апомніх, што абу-моўліва прастой гэтых машын, устанавіць дадаткова па 40 ільнявырабляю-чых раёнаў у штат райаў з 1 мая па-суду інструктара па пярвочнай апра-цоўцы ільну.

9. Абавязвае аргкамітэты ЦКБ, рай-выканкомы і НКЗ БССР унесці пы-року ў практыку арганізацыю ўну-тры брыгад звыяўцаў па 5-7 чалавек, замацаваць за імі ўчасткі пасеву ільну і ўсклаіць на звыяўцаў выкананне ўсёй работ на замацаваных участках, пачынаючы з падрыхтоўкі участкаў пад пасев ільну і канчаткова апрацоў-кай ільну да моманту здачы ільня-прадукцыі.

Рэкамендаваць праўленнем калгасаў устанавіць наступны парадок прэмія-вання звыяўцаў, членаў звыяўцаў:

а) звыяўцаў, перавыканаўчым устанавіць калгасам план здачы валакна, трасты і насення па кантрактах, на-лічачы звыяўцаў выпрацаваных імі пра-дэён 20-30 працэдэнаў, у залежнасці ад памеру звыяўцаў і ступені перавы-канання плана;

б) пры атрыманні калгасам прэмія-надавак за ільняпрадукцыю палова сумы (50 проц.) прэмія-надавак па-ступна ў распраджэнне ўсяго калгаса, а другая палова сумы (50 проц.) прэмія-надавак размеркоўвацца паміж членамі звыяўцаў, перавыканаўчым план здачы, у адпаведнасці з колькас-цю ільняпрадукцыі, здачай імі звыяў-шана звыяўцаў.

10. Абавязвае НКЗ БССР забяспечыць плошчы ільну-даўгунца мінераль-нымі ўгнаеннямі — у 1938 годзе — 18 проц. і ў 1939 годзе — 40 проц.

11. Абавязвае НКЗ у дэкадным тэрмін распрацаваць і прадставіць на зацвяр-джэнне СНК план будаўніцтва пры-стайных складаў мінеральных угна-енняў у ільняводчых раёнах рэспублікі.

СНК БССР абавязвае ўсе саветы і зямельныя органы абласцей і раёнаў арганізаваць вывучэнне паставы СНК СССР ад 3 красавіка г. г. аб мерапрыемствах па ўздыму ўраджай-насці і паліяпшэнню якасці валакна і насення ільну-даўгунца, тыражом у 50 тыс. экзэмпляраў.

Гэту паставу апублікаваць у друку.

Абавязвае НКЗ і аргкамітэты ЦКБ па абласцях і РКБ забяспечыць без-умоўнае выкананне плана сартавых і насеннаводчых пасеваў ільну. Папярэд-зіць аргкамітэты ЦКБ па абласцях і РКБ, што абмяшчэнне ўсіх планавых ільняпасеваў па БССР толькі сартавым ільнясеем патрабуе строгага захаван-ня сартавой чыстаты ільну на ўсіх стадыях вытворчасці. Катэгорычна за-бараніць пасевы беспародка або ін-шага сорту ільну ў мясцах сартавых ільняпасеваў, устаноўленых планам.

Папярэдзіць кіраўніцкі і аграпера-нал зоморганаў, што за дапушчэнне пасеваў простага ільну ў калгасах з насеннаводчымі і сартавым пасевам, а

таксама за бяспланавы водпуск, абмен або разабаранне сартавога насення ільну віноўныя ў гэтым будучы пры-цягвацца да суровага аднаўлення, як за растрату дзяржаўнага сартавога фен-да і за заблытанне насеннай справы.

2. Улічваючы важнейшае значэнне сартавыправавання ільну-даўгунца ў справе правільнага рабавання сартавога ільну і гаспадарчай аплэкі асобных сартоў, длучыць у масовае размяжне-не, а таксама для хутэйшай ліквіда-цыі вынікаў шкодніцтва ў ільнянасена-водстве ўстанавіць сетку участкаў сартавыправавання ільну-даўгунца па БССР у наступных раёнах:

1) Дрысенскі ўчастак сартавыправа-вання ільну-даўгунца.

ВОБЛАСЦІ І РАЁНЫ	Выдзяленне пасеву ільну ў гектарах	ВОБЛАСЦІ І РАЁНЫ	Выдзяленне пасеву ільну ў гектарах
I. ВІЦЕБСКАЯ ВОБЛАСЦЬ			
Аршанскі	1950	Мехадзінскі	2180
Асвейскі	970	Полацкі	1150
Багушэўскі	1365	Расонскі	1430
Бешанковіцкі	2575	Сенненскі	2130
Ветрыцкі	1355	Сіроцінскі	1540
Віцебскі	753	Суражскі	1870
Гаралонскі	1290	Талачанскі	1430
Дрысенскі	1785	Ушанскі	1915
Дубровенскі	2375	Чашніцкі	1925
Лепельскі	1125	РАЗАМ	33158
Лёзьянскі	2110		
II. ГОМЕЛЬСКАЯ ВОБЛАСЦЬ			
Б-кашалеўскі	638	Гомельскі	182
Веткаўскі	354	Добрушскі	264

ВОБЛАСЦІ І РАЁНЫ	Выдзяленне пасеву ільну ў гектарах	ВОБЛАСЦІ І РАЁНЫ	Выдзяленне пасеву ільну ў гектарах
III. МАГІЛЕўСКАЯ ВОБЛАСЦЬ			
Асіпавіцкі	370	Кіраўскі	635
Бабруўскі	870	Клімавіцкі	965
Бялыніцкі	945	Крычаўскі	450
Бярэзінскі	770	Круглянскі	1320
Быхаўскі	855	Крычаўскі	770
Горакі	1670	Магілёўскі	1255
Дрыбінскі	1405	Міцкіслаўскі	1945
Касцюковіцкі	1605	Прапойскі	

ВАЕННЫЯ ПАДРЫХТАВАННІ ФАШЫСЦКАЙ ГЕРМАНІІ

ПАРЫЖ, 22 красавіка. (БЕЛТА). У чэхаславацкім друку з'явіліся паведамленні, што гітлераўскі ўрад загадаў усім пражыючым за граніцай нямецкім афіцэрам запаса вярнуцца ў Германію. Указваецца, што большасць гэтых афіцэраў ужо вярнулася ў Германію; апрача таго на шляху ў Германію знаходзіцца яшчэ 3.000 афіцэраў запаса, аэлоўныя ў запас у 1919 годзе і пражыючымі апошняга года ў Паўднёвай Амерыцы.

Па вестках некаторых газет, у Ніжняй Аўстрыі ўжо пачаўся чэхаславацкай граніцы адбываецца канцэнтрацыя германскіх войск.

Па Аўстрыі маршыруе вялікая колькасць штурмавікоў у форме. — Ці не належыць чакаць удару, накіраванага на гэты раз супроць Чэхаславакіі? — пытаюцца газеты.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ (АРАГОНСКІ) ФРОНТ

У сектары Балагер (на паўночным усход ад Лерды) рэспубліканскія войскі часткова прасунуліся, выбышы мясцінкі ў некаторых пасіях.

На паўднёвы ад ракі Эбро ў сектары Каці-Тынг (на усход ад Сан-Матэо) фашысты авалодалі былі пасіямі на ўзгорку Горла, але рэспубліканцы адбілі іх. У Прыбрэжнай паласе рэспубліканцы прадаўжаюць абараняць пасіі на поўнач ад Алкала дэ Чывет, наносзячы праціўную цяжкія страты.

МАДРЫДСКІ ФРОНТ

Артылерыя мясцінкі 22 красавіка бамбардывала цэнтральныя кварталы Мадрыда.

На астатніх франтах без змен.

ПАРЫЖ, 22 красавіка. (БЕЛТА). Агенцтва Эспань паведамляе, што ге-

нерал Міха і генеральны камісар арміі цэнтру і паўдня Хесус Эрнандэс, прыбыўшы ўчора ў Валенсію, былі цэпа сустрацы сабраўшымся к моманту іх прыезду насельніцтвам. З Валенсіі Міха накіраваў на фронт Леантэ, дзе гутарыў з камандуючым арміяй. Затым Міха выступіў перад камандным саставам арміі Леванта.

У г. Кастэльёне Міха сабраў прадстаўнікоў гарацкіх улад, якім указаў на неабходнасць дабіцца пяскарэння тэмпаў вытворчасці. Нікая маруднасць у ажыццяўленні загадаў не можа быць прыма, — заявіў Міха. — Іспанія зараз пастаўлена перад дзімай: або залушыць ворага, або-ж быць залушанай ворагам. Народу прадстаць вырашыць, ці жадае ён быць акавальнай, або молатам.

Закраючы ваенныя аперацыі васьмай арміі, Чжу Дэ падкрэсліў, што гэтая армія яла баў ў Суйюані і Шаньсі, у прыватнасці пад Пінсігуанам разам з іншымі кітайскімі арміямі. Цяпер часткі васьмай арміі раскіданы ў вялікім раёне правінцыі Шаньсі, Хэбэй і Чахар. Разам з ёй дзейнічаюць п'яталікі партызанскія атрады. Кожны дзень адбываюцца напады на японцаў. Кожны дзень васьмая армія атрымае перамогі. Прычыны не поспеху ў тым, што яна — антыяпонская армія, армія народных мас. Байны тэатр арміі гатовы аднаць сваё жыццё за народ. Вораг можа мець некаторыя поспехі, але вораг не можа знішчыць масавую народную армію.

«Халі ў Паўночным Кітаі, — заявіў далей Чжу Дэ, — васьмая армія лічэ недастаткова разгарнула свае дзеянні, але яна ў любы час і пры любых умовах разам з народнымі масамі Кітая зпоўне адкінуць ворага.

Затым Чжу Дэ даў характарыстыку растуцему агульнаму нацыянальнаму фронту ў Кітаі. Фашысцкая агрэсія ў Японіі, сказаў ён, каварная і небяспечная, але 450-мільённым кітайскім народ змога абараніць сваю тэрыторыю і свае суверэнныя правы. Асноўнае — гэта згуртаванне народных мас. Згуртаванне не толькі ў адной правінцыі або ў адным пункце недастаткова. Неабходна, каб штодзённае цясное супрацоўніцтва Гамінаіа і кампарты было фундаментам усенароднага згуртавання. Трэба ліквідаваць і зачыць назаўбедны ўсе мінулыя сваркі і спрэчкі, якія ўзніклі паміж гэтымі двума партыямі. Пяпер, калі рэлізія ў небяспечна, усе павінны шчыра і адкрыта згуртавацца ў адно цэлае.

Неабходна аб'яднацца і працягнуць максімальную пільнасць. Неабходна раскрываць эрапрэцікі замыслы традыцыйных бандытаў, якія па заданні японцаў стараюцца разабраць Кітай. Гэтыя эрапрэцікі ўсмагчыннымі правакацыямі хочучы знішчыць агульны нацыянальны фронт Кітая, каб паламіць сваёму гаспадару — японскім разбойнікам знішчыць Кітай. Неабходна знішчыць усіх зрадчыкаў — японскіх лакеяў.

Прамова Чжу Дэ была сустрагана апальшэментамі.

ПРАМОВА ЧЖУ ДЭ

ХАНЬКОУ, 23 красавіка. (БЕЛТА). Газета «Сінхуажэ» (орган кампарты) апублікавала прамую камандуючага васьмай народна-рэвалюцыйнай арміяй Чжу Дэ пры сустрэчы прыбыўшай на поўнач дэлегацыі грамадскіх арганізацый паўднёвых правінцыяў Гуандун і Гуансі.

Чжу Дэ заявіў, што каця вораг і заняў сталіцу Шаньсі — Таюань, але васьмай і іншым арміям Кітая разам з народнымі масамі прадаўжаюць напады на японцаў у іх тылу. У правінцыях Шаньсі, Хэбэй, Чахар і Суйюань японцы ўтрымліваюць толькі павятоваы гарады. Іх атрады бацця з'яўляюцца ў вёсках. Японцам нехалае сваёй 200-тысячнай арміі для кантролю тэрыторыі ў 92 паветах.

Народныя масы не прымаюць стварэння японскай ваеннайчымі марыянетачнаы мясцоваы органы ўлады. Ніхто ім не падпарадкаваецца.

«Большая частка органаў ўлады ў правінцыях Хэбэй у нашых руках, — сказаў Чжу Дэ. — Нацыянальны флаг Кітая развіваецца ў многіх пунктах паўночнай часткі правінцыі Шаньсі, у Хэбэй, Чахары і Суйюані. Сапраўды кітайскія органы ўлады ў японскім тылу арганізаваны народнымі масамі па ўласнай ініцыятыве. У іх уваходзяць прадстаўнікі розных партый і груп. Валоў гэтых органаў улады пеона арганізаваны шырокае народныя масы. Улада ў японскім тылу бопь нішто іншае, як мясцовая ўлада цэнтральнага ўрада.

Закраючы ваенныя аперацыі васьмай арміі, Чжу Дэ падкрэсліў, што гэтая армія яла баў ў Суйюані і Шаньсі, у прыватнасці пад Пінсігуанам разам з іншымі кітайскімі арміямі. Цяпер часткі васьмай арміі раскіданы ў вялікім раёне правінцыі Шаньсі, Хэбэй і Чахар. Разам з ёй дзейнічаюць п'яталікі партызанскія атрады. Кожны дзень адбываюцца напады на японцаў. Кожны дзень васьмая армія атрымае перамогі. Прычыны не поспеху ў тым, што яна — антыяпонская армія, армія народных мас. Байны тэатр арміі гатовы аднаць сваё жыццё за народ. Вораг можа мець некаторыя поспехі, але вораг не можа знішчыць масавую народную армію.

«Халі ў Паўночным Кітаі, — заявіў далей Чжу Дэ, — васьмая армія лічэ недастаткова разгарнула свае дзеянні, але яна ў любы час і пры любых умовах разам з народнымі масамі Кітая зпоўне адкінуць ворага.

Затым Чжу Дэ даў характарыстыку растуцему агульнаму нацыянальнаму фронту ў Кітаі. Фашысцкая агрэсія ў Японіі, сказаў ён, каварная і небяспечная, але 450-мільённым кітайскім народ змога абараніць сваю тэрыторыю і свае суверэнныя правы. Асноўнае — гэта згуртаванне народных мас. Згуртаванне не толькі ў адной правінцыі або ў адным пункце недастаткова. Неабходна, каб штодзённае цясное супрацоўніцтва Гамінаіа і кампарты было фундаментам усенароднага згуртавання. Трэба ліквідаваць і зачыць назаўбедны ўсе мінулыя сваркі і спрэчкі, якія ўзніклі паміж гэтымі двума партыямі. Пяпер, калі рэлізія ў небяспечна, усе павінны шчыра і адкрыта згуртавацца ў адно цэлае.

Неабходна аб'яднацца і працягнуць максімальную пільнасць. Неабходна раскрываць эрапрэцікі замыслы традыцыйных бандытаў, якія па заданні японцаў стараюцца разабраць Кітай. Гэтыя эрапрэцікі ўсмагчыннымі правакацыямі хочучы знішчыць агульны нацыянальны фронт Кітая, каб паламіць сваёму гаспадару — японскім разбойнікам знішчыць Кітай. Неабходна знішчыць усіх зрадчыкаў — японскіх лакеяў.

Прамова Чжу Дэ была сустрагана апальшэментамі.



Работніца бабрыйскай арцель «Сла праца» — удзельніца Усебеларускай алімпіады работніцаў прамысловай клясы. На ўдзельніцу ў п'ятым радзе — Х. С. Каленікава і Г. В. Пашчэжы; у верхнім радзе — Н. А. Сакалчык і А. Ф. Заграбачен. Фото С. Грыла.

ВАРАШЫЛАЎЦЫ РЫХТУЮЦА ДА СВЯТА

Работніца менскага станкабудуўнічага заводу імя Варашылава рыхтуюцца да свята сустрэчы першамайскае свята.

Добрыя ўзоры работы паказвае капельныя лях. Брыгада тав. Салавейчыка за першую палову красавіка выканала план на 313,2 проц., брыгада тав. Высоцкага — на 302 проц. У абаронным пеху наперадзе ідзе брыгада па абароны камедрабляк (майстар тав. Райцэс). За 20 дзён яна ўжо

адала 10 камедрабляк. Брыгада вымагаецца па перавыкананне свята заданія. У механічным пеху свае нормы перавыконваюць токар тав. Сагалчык, фрэзеруючык тав. Карабановіч і інш.

У дні свята ў клубе металістаў адбудуцца вядомы мастацкай самадзейнасці. На заводскіх мастацтвах арганізавацца вялікая фотавітрына. Будучы выстаўлены больш 50 партрэта лепшых станаўцаў.

„ЦІКАЎНАЯ“ НЕЗНАЁМКА...

Гэта было ў выхадны дзень. Малодшы камандзір тав. Каленікаў са сваім таварышам пайшлі ў горад І. паглядзець новую кінокарціну. Накіраваўся ў кіноагр. Да іх падыйшла незнаёмая дзяўчына.

— Выбачайце, таварышы, — сказала яна, — дазвольце мне далучыцца да вашай аўблай кампаніі.

Прыцелі пераглянуліся і адказалі згодзі. Дзяўчына — бландынка, з вясёлым усміхаючым тварам — адразу заваяла з малодшым камандзірам ажыццёвую гутарку. Яна смяялася, жартавала і бышам «знявядуку» задала пытанні.

Сяброўская гутарка прадаўжалася надолга. Хутка «прыемная» спадарожніца пачала задаваць палазронныя пытанні. Каленікаў і яго таварыш настарожыліся.

— Таварышы камандзіры, а вы з якой часці, вы напеўна з Н-скага злучэння, — пры гэтым яна назвала месца распаўсюджвання адной вайсковай часці. Гаворачы, — прадаўжала яна, —

там не адна часць, а значыць там многа цікавай ваеннай моладзі.

Тав. Каленікаў і яго прыяпель рашылі ўсеці ад палазроннай «знаёмкай», аднак яна прадаўжала з ім пых. З кожным новым пытаннем усё больш пачыналіся палазроннасць.

Камандзіры накіраваліся ў бок знаходжання кантрольнага пункта. Прымецуючы гэта, незнаёмка сказала:

— Дзякуй за вясёлы кампанію, за тое, што вы мяне праводзілі. Цяпер мне з вамі не па дарозе, мне трэба пайсці на пошту і апусціць пісьмы.

— Не, лепш пойдзем з намі, мы вас правядзем да смайль пошты.

Яна не задалася, рабіла спробу ўварнуцца, але ўсё-ж вымушана была прадаўжаць шлях.

«На аўтобусе незнаёмку адправілі ў органы НКВД. У яе знайшлі пісьмы, у якіх былі шпіёнскія весткі аб вайсковых часцях.

Незнаёмка аказалася шпіёнкай адной з замежных дзяржаў.

І. ДОРАУ.

РУМЫНСКАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ АБ ЗМОВЕ „ЖАЛЕЗНАЯ ГВАРДЫ“

БУХАРЭСТ, 22 красавіка. (БЕЛТА). Па паведамленню румынскага тэлеграфнага агенцтва, міністры Унутраных спраў і юстыцыі выступілі на пасяджэнні румынскага ўрада з паведамленнемі па паводу антыўрадавай змовы, арганізаванай фашысцкай «Жалезнай гварды». У паведамленні адзначаецца, што «Жалезная гвардыя» была публікавана па тыпу аналагічных тэарэтычных арганізацый, існуючых у некаторых замежных дзяржавах.

Члены арганізацыі навучаліся ваеннай справе, ужывалі тэрор у адносінах да сваіх палітычных праціўнікаў. У 1933 годзе ім быў забіт румынскі прэм'ер Дука. Мэтай арганізацыі

з'яўлялася ўзброенае выступленне з мэтай захаву ўлады. Фармальна падначаленыя выламану ў Румыніі закону аб роспуску палітычных партый і арганізацый, «Жалезная гвардыя» і інш. звязаныя з ёй арганізацыі фактычна прадаўжалі сваю антыўрадавую дзейнасць.

Далей у паведамленні адзначаецца, што «Жалезная гвардыя» і звязаныя з ёй арганізацыі разгарнулі шырокую шпіёнскую дзейнасць у краіне, выкарыстоўваючы з гэтай мэтай вялікую колькасць асоб, знаходзячыхся на службе ў дзяржаўным апарате, у прыватнасці, у генеральным штабе арміі і ў паліцыі.

ЧЭХАСЛАВАКІЯ ПРЫЗНАЛА ІТАЛЬЯНСКІ ЗАХВАТ АБІСІНІ

ПРАГА, 22 красавіка. (БЕЛТА). Чэхаславацкі ўрад афіцыйна прызнаў захват Абісіні Італіяй і акрэдытаваў

сваёго пасланніка ў Рыме Хвалкоўскага, як пасланніка Чэхаславакіі пры каралі Італіі і імператары Абісініі.

СЯРЭДНЕВАКОЎЕ ў АўСТРЫІ

ПРАГА, 21 красавіка. (БЕЛТА). Як паведамляюць з Вены, пад распараджэнне германскага ўрада з пагранічных абласцей Аўстрыі высляюцца ўсе яўрэі. Яны абавязаны пакінуць краіну на працягу 14 дзён, адмовіўшыся ад сваіх правоў на пакідаемую ім маёмнасць. Сотні яўрэйскіх сямей з пагранічных з Чэхаславакіяй, Венгрыяй і Югаславіяй абласцей гвалтоўна высляюцца. У ноч на 20 красавіка атрад штурмавікоў выслазіў на Каменны мост Дуная, поблізу горада Тэбена, 50 яўрэяў, у тым ліку 10 жанчын і 11 дзяцей з розных гарадоў і пасёлкаў Паўночнай Аўстрыі.

Ранішай чэхаславацкай пагранічнай варта падабрала і даставіла стаючых, жанчын і дзяцей у Вратыславу. На запыт міністэрства Унутраных спраў у Празе, ці дазволіць яно бе-

жанцам прабываць у Чэхаславакіі, паследавала адмова. Таму бежанцаў даставілі на пагранічны ўчастак паміж Чэхаславакіяй, Аўстрыяй і Венгрыяй. Цялы дзень бежанцы, як атручаныя зверы, кідаліся паміж пагранічнымі пастамі; усе іх спробы прабрацца праз адну з граніц ні да чаго не прывялі. К канцу дня 15 асобам усё-ж таі ўдалося абысці пагранічную ахову і скрыцца ў Венгрыю і Чэхаславакію, астатніх штурмавікі ўваўлі і замкнулі ў сшыры, халодным увяўлі да падыходзячага моманту, калі іх можна будзе зноў перакінуць у Чэхаславакію або Венгрыю.

Чацверта з афяр фашысцкага разбою загінулі, двое кінуты ў раку, многія загрылі ў пагранічных балотах і не змоглі выратавацца. Гэты выпадак выклікаў у Вратыславе абурэнне.

Кіноагр „Чырвоная Зорка“ 3 25 красавіка Кіноагр „ПРОЛЕТАРЫ“ АДНАЧАСОВА З ДВУХ КІНОАТРАХ НОВАЯ ГУКАВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КАМЕДЫЯ

Волга

Пачатак 1 с. — 4.30 II с. — 6.30 III с. — 8.30 IV с. — 10.30

У ГАД. РОЛІХ: асн. арт. респ. ЛЮБОП Д. ДОВА, асн. арт. респ. В. ВАЛОДЗІН, арт. респ. І. ПАР ІЛЬІНСКІ. ПАІЯРЭДНІ ПРОДАЖ БІЛетаў у абодвух кіноагратах з 25 красавіка а 11 гадз. раніца.

НАВУЧАЛЬНЫ КАМБІНАТ «СА ЮЗРЭЧЧОТА»

збывшае НАБОР на 5-МЕСЯЧНЫЯ КУРСЫ ГАЛТАРАУ ДЛЯ СІСТЭМЫ «ЗАГОТЖЫВЕЛА».

На курсы бухгалтараў прымаюцца асобы, якія маюць стаж рахунковай працы па падвойнай сістэме не ніжэй 2-х год і асвету не ніжэй 7-годзі.

Стыводы ад 175—225 руб. (у залежнасці ад спецыяласці) і 140 руб. кватэрных.

Паступаючыя прадстаўляюць наступныя дакументы: 1) метрычную выпис, пасведчэнне аб адукацыі, данельна аб стане адукацыі, аб працоўным стажы ў галіне рахункова дзета, аб вывадзены і ацонка моста працы, дзве фотакарткі, аўтааграфію і на 40 кап. марак для адкаву.

Прыём ваду па 1 М А Я 1933 г. Яўка на іспыты па выкліку камбіната.

Прывед на іспыты камбінат не аплачвае.

Валян у дакументах накіроўваць па адрасу: гор. Менск, Рэвалюцыйная д. 3 (на дварэ) Навучальнаму камбінату «Саюзроччота».

ПА СКАНЧЭННІ КУРСАў НЕАВХОДНА ПРАПАРАЦЬ НЕ МЕНШ 2-х ГОД НА РАБІК.

Заявы БЕЗ АДПАВЕДНЫХ ДАКУМЕНТАў РАЗГІДАЮЦА НЕ БУДУЦЬ.

У АДДЕЛ АБ'ЯУ ЗВАНІЦЕ ПА ТЭЛ. № 21-845

Ул. Галоўлітбела № 4-5004.

ДА ПЕРШАМАЙСКІХ СВЯТ

МЕНСКІ ТРЭСТ СТАЛОВАЙ, РЭСТАРАНАУ І КАФЭ

ПРЫМАЕ ЗАКАЗЫ НА АРГАНІЗАЦЫЮ СЯМЕЙНЫХ ВЕЧАРОУ, ПАПЯРЭДНІЯ ТАВАРЫСКІХ СУСТРЭЧ, БАНКЕТАУ І Т. П.

Ёсць вялікі асартымент:

РОЗНЫХ ЗАКУСАК
ГАРАЧЫХ СТРАў
ЛЕПШЫХ ВІН
КАНДЫЦЕРСКІХ
ВЫРАБАў

МАРОЖАНАГА ПІВА
ПРАХЛАДЖАЛЬНЫХ
НАПІТКАў І ІНШ.

Заказы прымаюць:

ФАБРЫКА КУХНІ — тел. 25-580, 24-462.
РЕСТАРАН «БЕРОПА» — тел. 22-321
СТАЛОВАЯ № 1 — тел. 20-837
СТАЛОВАЯ № 2 — тел. 25-588.

ПРЫМАЮЦА ЗАКАЗЫ ПА АБСЛУГОўВАННО ТАКАМА НА-ДАМУ.

ДЫРЭКЦЫЯ.

„СОЮЗВЕЛІРТОРГ“

МАГАЗІН № 1
МЕНСК, Ленінскага, 17

МАГАЗІН № 2
ВІЦЕБСК, вул. Імя Кірова, 21

ДА МАЙСКІХ ДЗЭН

паступіў у продаж
вялікі выбар:

ВЕЛІРНЫХ ВЫРАБАў, золатаў і срэбраных з каштоўнымі каменнымі, хрусталь у срэбравай аправе, ЗАДАТЫ ГАЗДІН, ПАРТІСГАРЫ, СТАЛОВАЕ ПЫРВОРЫ, КАМЧЕРСНЫЯ ВЫРАБАў, ПАВ'ЯНАШ, лепшыя па дзехкіх частах.

МАГАЗІН ДАВІДЧЫЛІ ЧАУ ГАНДЛІ НА 2 ГАЗДЗЕНІ, АДКРЫЦЬ у 10 гадз. Раніца да 8 гадз. вечара.

СУСТРЭЧА ПІОНЕРАЎ

3 ДЭПУТАТАМ ВЯРХОУНАГА СОВЕТА СССР ТАВ. ВАНЕЕВЫМ

Учора піонеры 5 класа 25-й менскай сярэдняй школы правалі збор атрада, прысвечаны падрыхтоўцы да міжнароднага пралетарскага свята — 1 мая і выбарам у Вярхоўны Совет БССР.

У зборы атрада прыняў удзел дэпутат Вярхоўнага Совета СССР, старшыня Менскага гарадскога совета тав. Ванееў.

У прыязнай і цікавай гутарцы тав. Ванееў расказаў рэбатым, як адбываліся выбары ў стары прыкладны пралетарскі час. Ён праілюстраваў фактамі, прыкладамі і лічбамі дэмакратыям выбараў у нашай сацыялістычнай краіне; а якім вялікім уздымам і энтузіязмам ішла працоўныя Савецкага Саюза 12 снежня 1937 года да выбарчых урнаў, каб аддаць свае галасы за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных.

Тав. Ванееў растлумачыў рэбатым выбарчы закон, расказаў аб Сталінскай Канстытуцыі — самай дэмакратычнай у свеце, у якой заложаны літаральна залісаны правы на працу, на адпачынак, асвету і т. д. Партыя і савецкая ўлада працягваюць выключныя клопаты аб дзетях. Будуюцца новыя цудоўныя сталінскія школы, палачы і інш. Расказаўшы піонерам аб нальцоўдзячых выбарах у Вярхоўны Совет БССР, ён заклікаў піонераў вучыцца толькі на «вясельна».

Пасля гутаркі піонеры расказвалі аб сваёй вучобе, як іх увесё атрад з 32 піонераў — вучняў 5 класа дабіўся вялікіх поспехаў. За лепшую пастылюнасць па школе ў гэтай чвэрці ім быў уручэн пераходны чырвоны смят.

Піонеры выкалалі ўрывак з «12 песень аб слаўнай Чырвонай Арміі».

Пад аглядальнасцю ўсіх прысутных тав. Ванееў быў уручэн піонерскі галтышук са значком.

З ДАРЭННІ

* Спелуныты за прылунам. Задачы праматарнага магазіна ў Гомелі Зімаан і работнікі Гуніці і інш. сістэматычна абывалі на рынках розныя праматарна на спекуляцыйных панах. За кароткі час яны прадалі 800 метраў мануфактуры, 18 пар абутку, некалькі касцюмаў і паліто.

Усе яны аршытаваны і прыцягваюцца да судовай адказнасці.

25 красавіка, у 7 гадзін вечара, у ПАМ'ЯТКАННІ КЛУБА ІМЯ СТАЛІНА (гор. Комасоўскага і Інтэрнацыянальнага) АДБУДЗЕЦЦА ПАСЯДЖЭННЕ ПЛЕНУМА МЕНСКАГА ГАРАДСКОГА СОВЕТА ПАРАДАК ДНЯ:

- 1) Вынікі работы прамысловасці горада за I квартал 1933 г. і задачы на II квартал (дакладчык тав. Герчынаў, саадакладчык — старшыня прамысловай секцыі тав. Манусвіч).
2) Арганізацыйныя пытанні.

ПРЭЗЫДЫУМ ГОРСОВЕТА.

—

ДЗЕННІК

Чарговая лекцыя па гісторыі ВКП(б) на тэму «Вярты большавікоў у годны ўагнью рабочага руху перад імперыялістычнай вайной 1914—1918 гг.» адбудуецца 25 красавіка, у 7 гадзін вечара, у памятнакі Дома партызанаў (вялікая зала), у лекторыі Сталінскага РК КП(б)Б.

Увечор на востаньняй і развагах білетам.

Чарговія заняткі партыянага аўтыва адбудуцца 25 красавіка, у 10 гадзін раніца, у Доме партызанаў.

МЕНГОРКОМ КП(б)Б.

Інструкцыйны даклад аб Першым маі для дакладчыкаў і агітатараў Варашылаўскага раёна адбудуецца 25 красавіка, у 7 гадзін вечара, у клубе Дзяржаўнага. Дакладчык тав. Хазанав.

Намеснік адназнага рэдактара
І. М. ОФЕНГЕИМ.

МЕНГОРПРОМГАНДАЛЬ

Дзіцячы універсальны

гор. Ленінскага і пляца Волі, 1/9

ВЯЛІКІ ВЫБАР ПАДАРУНКАЎ ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ да свята 1 мая

МАГАЗІН
АДКРЫТ З 9 да 8 г. веч.

ПА ЖАДАННЮ ПАКУНІКОЎ ПАДАРУНКІ ГРАСТАЎЛЯЮЦА НА ДОМ

Бесплатна

Менгорпромгандаль.

БЕЛКАНТОРА «ГЛАВІНТРАКТОРОДЕТАЛЬ» ДАВІДОЗІЦЬ ДА ВЕДАМА АСТАТРАКТАРНЫХ ГАС-ПАДАРАК, што

У СВЯЗІ З ІНВЕНТАРЫЗАЦЫЯЙ ВОДПУСКІ АЎТАЗАПЧАТКА ПАЗВОЛІЦЬ НЕ БУДЗЕ:

У МЕНСКІМ магазіне — з 24 па 29 красавіка 1933 г.
у АРШАНСКІМ агенстве — з 24 па 29 красавіка 1933 г.
у МАГІЛЕСКІМ — з 24 па 29 красавіка 1933 г.
у ГОМЕЛЬСКІМ — з 24 па 29 красавіка 1933 г.
у ВІЦЕБСКІМ і Ноў... КІМ агенствах — з 27 па 29 красавіка 1933 г.
у СТУПІМІ і КАЛІНКАВІЦКІМ агенствах — з 28 па 29 красавіка 1933 г.

БЕЛКАНТОРА «ГЛАВІНТРАКТОРОДЕТАЛЬ»

Ю., Л., Ш.